

НЯХАІ ЖЫВЕ ХVІІІ ГАДАВІНА Вялікай пролетарскай рэвалюцыі ў СССР!

Пролетары ўсіх краін, злучайцеся!



ЗА ЛЕНІНСКІЯ КАДРЫ

Орган парткома і прафкома Беларускага Дзяржаўнага Універсітэта

№ 8.

6 лістапада 1935 г.

№ 8.



ВЯЛІКІ КАСТРЫЧНІК

18 год таму назад разарван лэнцуг капіталістычнага рабства і адкрылася новая эра ў развіцці чалавечства.

І на адной шостаі часткі зямлі ад Чуюцкага мора да Палкай Болхиды, ад Рускай Вышні на Далёкім Усходзе і да Бранштата загарэлася вялікім творчым гарэнем наша сацыялістычная краіна, якая шрабужае ў сваіх сям'ях энтузіязм неперажытага будаўніцтва.

Рабочыя і калгаснікі даюць блюкучы прыклад бязмежнай адданасці справе сацыялізма, прыклад сапраўднай міжнароднай салідарнасці з прыгнечанымі і эк-

сплаатэнымі ўсяго свету, якія з лубою і надзеяй рывца да сляга советаў.

Жаласная воля большавіцкай партыі, кіруемая вялікім Сталінным ператварыла адсталую і жабрацкую царскую памешчыцка-капіталістычную Расію ў магутны квітнеючы Саюз Советскіх Сацыялістычных Рэспублік.

18-ю гадавіну мы сустракаем новымі дасягненнямі і пераходамі. 1935 год — год нараджэння сталінскага статута калгаснага жыцця. У гэтым годзе адменена кротацная сістэма, чорная металургія пачынае работаць рэнтабельна і

ўжо дада першыя мільёны рублёў прыбытку, чыгуначны транспарт грузіць да 77 тысяч вагонаў у суткі. І самая радасная, самая вялікая перамога — выраслі людзі, мільёны людзей, таленты якіх ззяюць на ўсіх кутках нашай радзімы: лётчыкі, парашутысты,

планерысты, героі працы, паказаўшы ўзоры аўладання тэхнікай, ператварыўшыся ў магутны станаханаўскі рух.

Сувесныя цэнтры навукі і культуры перамяняюцца ў нашу краіну.

Разам з усім Советскім Саюзам, наша Советская Беларусь, зры велізарнай брацкай дапамозе пролетарыята ўсяго СССР і асабліва рускага пролетарыята, пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)Б на чале з лепшым сталінцам тав. Гікало стала

квітнеючай ордэнаноснай рэспублікай, рэспублікай фабрык і заводаў, буйнага сацыялістычнага земляробства, рэспублікай сучаснай пісьменнасці, створана Акадэмія навук, маешца 32 навукова-даследчых інстытута, 19 вышэйшых навучальных устаноў, 81 тэхнікум. Расце і мацнее наш універсітэт — дзецішча Кастрычніцкай рэвалюцыі, усё больш і больш ператвараючыся ў вялікую вышэйшую навучальную ўстанову БССР.

У гэты-ж самы час капіталістычнай краіны корчацца ў сударгах фашысцкага тэрора. Фашызм — гэта годад і жабрацтва. Фашызм — гэта руйнаванне культуры. Фашызм — гэта вайна, якія пытаюцца аб'яднаць усё сілы імперыялізма для нападу на Советскі Саюз.

Але-ж граніцы нашай краіны моцна ахоўваюцца нашай магутнай Чырвонай арміяй. Смерць таку, хто толькі падумае падняць руку на Советскі Саюз. Наша радзіма змагаецца за мір у імя жыцця мільёнаў, якія будуць і пабудуюць сацыялізм.

Упэўнена глядзіць і смела шагае наша радзіма ў будучыню, напхваную працоўных усяго свету на барацьбу за пролетарскую рэвалюцыю, на абарону радзімы міжнароднага пролетарыята. Няхай жыве 170-мільёны вялікі народ на чале з вялікім Сталінным.

РАВЕСНІКУ

Над Зімнім рваліся граматы.
Паветра свежыць пахам ран...
І не вярнуўся больш да хаты —
Прашыл я жыва бальву стал.

А ў хаце плач. Мутнела поба.
У калысцы плакала дзіцё —
Мой меншы брацкі... Треба
хлеба...
А маці скончыла жыццё.

Міналі дні, я краў для брата —
Ен быў гадамі маладзей...
І нас тады было багата
Таких на сметніку дзяцей.

Гарэў пажар. Рука советаў
Шчыпчала брудную зямлю.
...Было советскае ўжо лета,
Калі мы трылі ў сям'ю.

Жыццё смяялася стаўноней —
Ен не вярнуўся на базар...
І большавіцкай ужо воляй
У нас народжан к працы жар.

І вось пачаў хату адзначаць:
Мой брат равеснік Окцябра.
З лупіўкай Леніна ён крочыць
У бурмі сённяшняга дня.
В. НЕБОСЕУ.



